

# Пакаленьне «нуль», ці беларуская паліталёгія - нуль над роўнем гуманітарнае дысцыпліны

**Наталля Базылевіч**

Кожны мае права мець сваё меркаваньне наконт палітыкі, незалежна ад адукацыі, ладу жыцця, рэлігійнай прыналежнасьці, ідэялягічных перакананьняў, узросту, полу, сэксуальнай арыентацыі ці месца жыхарства. Дарэчы пра месца жыхарства, я живу на ўскрайку горада ў новым раёне. У такіх раёнах ёсьць свая спэцыфіка палітычнага абыватальскага (зрэшты, пакуль гэтае азначэньне ня ёсьць досыць істотным і яго можна амінуць) дыскурсу. У старых дварах носьбітамі ягонымі ёсьць у васноным рэпрэзэнтанты старэйшае гэнэрацыі, кштальту вэтэранаў, якія абмяркоўваюць таемныя спружыны палітыкі і «Таёмныя спружыны палітыкі», ворагаў і змовы (масонаў, амерыканцаў, алігархаў, камуністаў, гэты сыпіс можна доўжыць), ці жонак тых вэтэранаў, кола палітычных тэмаў якіх гуртуецца вакол «гэтага бэнэфаўца з 25 кватэры» ці чарговага выстпу «любімава Прэзідзента». У новых жа раёнах размовы пра палітыку пераносзяцца ў транспарт. Але і першыя, і другія выказваньні выкліканія тым, што ў момант, калі яны робяцца, суб'екты маўленьня ня маюць чаго рабіць і проста бавяць свой час такім чынам.

Аднойчы я, ледзь уціснуўшыся на прыпынку ля мэтро ў адзін з аўтобусаў, што ехаў у мой «спальны» раён, пачула у метры ад сябе беларускую мову. Я зрабіла акрабатычны трук, скруціла шыю і пачала шукаць вачыма крыніцу ейнага паходжаньня. Твар чалавека падаўся мне знаёмым – у апошнім нумары «Нашай нівы» быў фотаздымак гэтага мужчыны і ён быў рэпрэзэнтаваны як слынны беларускі паітоляг, хаця для мяне ён быў незнаёмым, дый нагода для згадкі яго ў газэце была неяк далёкая ад паліталёгіі і тычылася транспарту. Ехаць было яшчэ далёка, рабіць мне не было чаго, таму я вырашыла, а чаму б не пазнаёміцца з калегам і там жа ў аўтобусе не стварыць дыскурсу. Я звярнулася да яго, каб

спраўдзіць, ці не памылілася я, наконт таго, ці гэта ён быў у «Нашай ніве» і ці не памылілася сама «Наша ніва» назваўшы яго палітолягам. На гэта ён пацьвердзіў, што ён насамрэч той самы і насамрэч палітоляг.. Увесь час, покуль ехалі, мы размаўлялі (вось ён дыскурсу) пра праблемы палітыкі і паліталёгіі. Але нягледзячы ні на прафэсійнасьць паведчачоў у пытаньнях палітыкі, на навуковыя катэгорыі, што ўжываліся ў гэтай гутарцы, у тых варунках, дзе ён рабіўся, наш дыскурсу быў раўназначны з любым іншым выказваньнем у аўтобусе, ён быў па просту абыватальскім.

Гэты выпадак я прыводжу, каб праілюстраваць дзьве праблемы дыскурсу ў беларускай сацыяльнай рэчаіснасьці – яны вынесеныя ў тытул дадзенага тэксту: праблему паліталёгіі як дысцыплінавана-прафэсійнаму дыскурсу палітыкі і праблему дыскурсіўнасьці ўласна паліталёгіі.

Пачну зь першай. Дыскурсу – від маўленчай камунікацыі. Дыскурсу – гэта маўленчая рэальнасьць сацыяльнага аб'екту (працэсу, дзейнасьці, падзеі, структуры, арганізацыі, асобы і г.д.). У тэкстах, выказваньнях, гутарках, меркаваньнях наконт дадзенага аб'екту сам гэты аб'ект набывае сацыяльную значнасьць, то бок значным робіцца тое і толькі тое, пра што гавораць. Дыскурсу – гэта перавод сацыяльнага аб'екта ў публічную сфэру, сфэру абмеркаваньня, наданьне яму значнасьці праз маўленьне. Пазыцыя «спраўды значным ёсьць невымоўнае, тое пра што нельга сказаць, што нельга выказаць, пра што трэба маўчаць» у сацыяльнай рэчаіснасьці памылковая. Сацыяльная рэчаіснасьць – гэта рэчаіснасьць маўленьня. Найперш гэта тычыцца палітыкі, бо гэта тая сфэра, наконт якой усе лічаць, што маюць права выказацца, жадаюць гэта зрабіць і нават у нейкай ступені лічаць гэта сваім абавязкам. Паліталёгія – гэта прафэсійная выказваньні наконт палітыкі. То бок,

паліталёгія – гэта адзін з дыскурсаў палітыкі. Паміж прафэсійным дыскурсам і аматарскім ёсьць шэраг паставовых адрозьненняў. Наколькі гэты падзел спрацоўвае ў беларускай паліталёгіі мы можа паглядзець далей.

Навука – гэта дысцыплінаванае пазнаньне. Можна вылучыць шэраг ейных рысаў<sup>1</sup>. Перш за ўсё – гэта пэўны «архіў» ведаў, папярэднія «ўнёскі» ў яе, распрацоўкі і веды. Па-другое, абавязковая наяўнасьць пэўнае *аўтарытэтнае* супольнасьці, за якой прызнаецца права на такую дзейнасьць і да вынікаў дзейнасьці ейнага рэпрэзэнтанта і ягонага меркаваньня прыслухоўваюцца. То бок яго ўважаюць за прафэсіянала як у межах самое супольнасьці, так і па-за ёй. Наступная рыса – гэта прадметна-праблемнае поле, то бок тое, на што скіраваная пазнавальная дзейнасьць. Неабходным ёсьць і мэханізм інстытуцыялізацыі новых ведаў, то бок прызнаньне іх за такія. Адною з найважных рысаў трэба адцеміць і сацыялізацыю, то бок мэханізм рэтрансьляцыі ведаў і практыкаў і ўлучэньне новых членаў у навуковую супольнасьць. Пры гэтым адукацыя мае быць сыстэмнай, інстытуцыялізаванай, аўтарытарнай, то бок быць скіраванай ад «настаўніка» да «вучня». Наяўнасьць правілаў і традыцыяў, характэрнай, хутчэй, не для навукі ў цэлым, а для пэўнай школы ці для нацыянальнай навуковай супольнасьці. Вылучаюць таксама і наступную рысу: наяўнасьць сеткі цытаваньня і камунікацыя. Апошняе і ёсьць тым, што злучае ўсё дысцыпліну ў адзінае цэлае: «архіў» – з сучаснымі дасьледаваньнямі, «вучняў» – з «настаўнікамі», адну школу – з іншай. Камунікацыя забяспечвае дыскурсіўнасьць самое дысцыпліны і ейнага аб'екту і прадмету, у ёй працуюць усе мэханізмы, згаданыя вышэй, яна самаўзнаўляецца ў камунікацыі. Камунікацыя злучае таксама сфэру тэорыі з сацыяльнай практыкай.

Што тычыцца беларускай паліталёгіі, яна наагул ня ёсьць дысцыплінаванай. На якой падставе я раблю такую выснову? Пэўны «архіў» ведаў існуе, але ён амаль недаступны для дасьледнікаў. Тут ізноў паўстае праблема камунікацыі: фундаментальных уласнабеларускіх паліталёгічных дасьледаваньняў альбо няма, альбо яны па просту невядомыя, што ў аспэктэ камунікацыі раўнаважка. Замежныя дасьледаваньні ідуць у васноўным праз Расею, таму яны грунтоўца на ўласнарасейскай праблематыцы і да нас трапляе толькі тое, што расейцы палічылі неабходным перакласьці. Што тычыцца працаў, прыкладам, Хантынгтана, то ня ўсе валодаюць ангельскай мовай, як, напрыклад, спадар Роўда. Ня ўсе валодаюць і французскай мовай, каб чытаць кнігі і зь бібліятэкі ЭГУ.

Калі казаць пра навуковую супольнасьць, то магу назваць некалькі слынных палітолягаў – Мацкевіч, Роўда, Навумава з Бугровай, Карбалевіч. Так, яны – прафэсіяналы. Так, у іх ёсьць пэўны аўтарытэт. Але чаму ў той жа прэзідэнцкай кампаніі ім была адведзеная другасная роля ці яны наагул засталіся незапатрабаванымі ў параўнаньні з расейскімі і летувіскімі адмыслоўцамі ці з тымі ж Ложкінымі? Чаму розным аматарам кштату апошніх даецца права называць сябе палітэхнолягамі, а названая мною «супольнасьць» ня можа сказаць, а калі кажа, то да ейных галасоў, што «кароль голы», не прыслухоўваюцца. Любы амбітны чалавек з завочнай адукацыяй можа назвацца палітолягам і прэтэндаваць на права быць пачутым, на права ня толькі, каб яго слухалі, але і слухаліся. Зрэшты, у нас уся-роўно ніхто нікога ня слухае. Як бачыце, ізноў праблема камунікацыі і дыскурсу. Саманаведзеная глухата.

З праблема-прадметным по-лем таксама праблема, але ўласна яна традыцыйна якраз і не ўлучаецца ў тое прадметна-праблемае поле. А гэта першае, з чым трэба вызначыцца. Беларуская паліталёгія мусіць быць скіраваная на беларускую рэчаіснасьць, а ў нас зазвычай палітолягаў-аматараў больш цікавяць так званыя «агульначалавечыя» пытаньні, на якія спрабуюць даць «агульначалавечыя» адказы, напрыклад свядомасьць палітыкаў наагул, а не свядомасьць Лукашэнкі (якая больш цікавіць псыхіятараў), Лябедзькі, Пазьняка (гл. пра Лукашэнку; дакладней, цяпер ужо мала каго цікавіць – хоць нейкая адзнака дыскурсу),

Марыніча, Пашкевіча, Абрамавай – карацей, усё як такое, а не што зь ім рабіць у Беларусі і ці трэба зь ім штосьці рабіць у Беларусі. Тут выгодна адрозьніваецца спадар Падгол, які дакладна ведае, што і як трэба рабіць у Беларусі і робіць да таго ж. Іншымі словамі (словамі Мацкевіча), усе цікавяцца парадыгматыкай, але амаль ніхто – прагматыкай. А калі і ўздываюцца якіясь прагматычныя пытаньні, то яны зазвычай тычацца Расеі – вось яно каляняльнае мысьленьне. А мне ня тое што нецікава, я проста шалею, калі чарговы раз нам, студэнтам-палітолягам, задаюць пытаньне пра шлях Расеі, пра адвечную спрэчку заходнікаў і славянафілаў, пра «рускую душу» і г.д., і ўсе зь імпэтам пачынаюць гэтую тэму абмяркоўваць. А расейцаў, дарэчы, мала цікавіць меркаваньне беларусаў наконт сябе. Яны і самі разабрацца ня могуць.

Калі казаць пра сыстэму паліталёгічнае адукацыі, то ўнівэрсітэцкая спэцыялізацыя паліталёгіі ёсьць у двух установах – БДУ і ЭГУ. Спэцыфіка апошняга ў тым, што там неабходнае валоданьне французскай мовай. У БДУ ж катэдра паліталёгіі (утвораная з рэарганізаванай катэдры навуковага камунізму) знаходзіцца на юрыдычным факультэце, пэўна таму, што проста не хапае навуковых курсаў для ўласна паліталёгіі, хаця некаторыя курсы, як прыкладам, тэорыя дэмакратыі, скасоўваюцца, а для самой «дысцыпліны» характэрны некаторы рэдукцыянізм да вывучэньня дзяржаўнага кіраваньня. Але праблема адукацыі галоўным чынам камунікатыўная, звязаная з перадачай інфармацыі і галоўнай задачай ейнай ёсьць перадача традыцыяў. Адукацыя – гэта падрыхтоўка зьмены пакаленьняў. Пра гэта гутарка пойдзе далей.

Традыцыі і правілы засвойваюцца ў працэсе сацыялізацыі, у нашым выпадку – адукацыі. Перайманьне традыцыяў адбываецца праз іхнюю перадачу ад старэйшага пакаленьня навукоўцаў – малодшаму. Зараз можна вылучыць два пакаленьні палітолягаў. Першае (будзем называць яго *нулявым*) – гэта асноўная маса – тыя, хто атрымаў адукацыю за савецкім часам (прычым не спэцыяльную паліталёгічную, а «партыйна-ідэалягічную» ці «гуманітарную-ня-менш-ідэалягічную» філязофскую ці сацыялягічную, іншымі словамі *савецкую*). Пасьля дэідэалягізацыі гуманітарна-навукавай сфэры гэтыя выкладчыкі перак-

фаліфікаваліся ў палітолягаў. Хтосьці паехаў у Маскву, хтосьці з Масквы вярнуўся.

Прыкладам, вярнуўся Мацкевіч у 1994 і пачаў кідаць выклікі ўсім астатнім: захацеў чалавек часопіс выдаць «Культурная палітыка». Але выйшаў толькі №0 (ізноў «0!»). Так Мацкевіч і застаўся самотным маргіналам, якога іншыя маргіналы ня прынялі, бо раззлаваў усіх Мацкевіч: то ён па адной акрузе з Пазьняком у Вярхоўны Савет балытуецца, то Багданкевічу канкурэнцыю складае на выбарах старшынём партыі. Карацей, невядома адкуль прыцягнуўся і спрабуе тут у нейкую сваю гульню гуляць. Ды яшчэ пры гэтым так і гавора: «давайце згуляем у гэта [культурную паітыку], усё, што выйграем, будзе нашым»<sup>2</sup>. Сур'ёзныя людзі ў ягоныя гульні гуляць не сталі, а Мацкевіч пагуляўся-пагуляўся і пасья яшчэ адну кніжку напісаў – «Белорусская демократія вопрекі очевидности». А палітыка так і не стала культурнай палітыкай. І Мацкевіч пацягнуўся ў кола філэзафаў (Менскае філязофскае кола), але мараў пра акультурваньне палітыкі так і не пакінуў, таму спачатку ён сам хадзіў па Менску і шукаў палітолягаў (і палітыкаў) пакаленьня «0», з прапановай, якую некаторыя ўспрымалі як пагрозу, папрацаваць зь іхным мысьленьнем. Некаторыя напачатку пагаджаліся, некаторыя адпачатку пасылалі. Але ў рэшце рэшт усё засталася як было. І цяпер ужо не Мацкевіч ходзіць па Менску, шукаючы, каго б паклікаць на свае сэмінары, а некаторыя малодыя палітолягі (патэнцыйная *першая* гэнэрацыя) бегаюць па Менску і шукаюць Мацкевіча.

Яшчэ адна постаць, якая марыць папрацаваць з чыйсьці галавой, – гэта Падгол. І часам ён замбуе сваю аўдыторыю. Выкарыстоўваючы перэферыйную мэтадалягічную пачатку стагодзьдзя 4-узроўневую мадэль свядомасьці паводле Сарокіна, Падгол распрацаваў велізарную працу пад агульным назовам «Палітычная псыхалёгія». У адрозьненне ад мысьленьня Мацкевіча свядомасьць Падгола бачыць крыніцу ўсіх бедаў ня ў мысьленьні, а ў свядомасьці, а галоўнай тэхналягіяй зьмены свядомасьці (ня блытаць са зьменаю стану свядомасьці) палітычны парапсыхольяг лічыць замбаваньне. У свой час Падгол вельмі значна паўплываў на аўтарку гэтае працы (пэўна, усё ж тэхналягіі замбаваньня хаця б у гэтым працуюць), ды й наагул ён быў вельмі папулярным прапануючы

свае элементарныя механізмы, як усё змяніць, браў удзел у прэзідэнцкай кампаніі Пазыняка, у выбарчых кампаніях 1995 і 2000, але пасля цэлага шэрагу няўдачаў ад ягоных паслугаў у апошняй прэзідэнцкай кампаніі адмовіліся (акрамя ягонага сябра Навумчыка), хаця прыхільнікаў ягоных тэхналогіяў усё яшчэ шмат. Аднак аўтарка ўжо не адносіцца да іхняга ліку.

Яшчэ дзеве каларытныя постаці беларускае паліталёгіі – гэта Святлана Навумава і Ірына Бугрова. Яны працуюць тут у двух кірунках – непасрэдным удзел у палітычных кампаніях і папулярныя ведаў пра палітыку (разнастайныя сэмінары, папулярныя кніжкі<sup>3</sup>, артыкулы<sup>4</sup>). Але гэта не глыбока тэарэтычныя аўтэнтныя працы, а менавіта папулярныя ведаў. Таму самі спадарыні Навумава і Бугрова маюць шырокую папулярнасць (слухна сказаць менавіта так: «Навумава і Бугрова маюць шырокую папулярнасць», а не «Навумава мае шырокую папулярнасць і Бугрова мае шырокую папулярнасць», бо яны ўспрымаюцца ў тых колах, дзе яны займаюцца папулярнасцю, як нешта аднае). Ім маргіналізацыя не пагражае. Яны ўлучаныя як у фармальныя паліталёгічныя інстытуцыі – РІВШ, ЭГУ, так і ў нефармальныя, што складаюцца з сэмінараў для спецыфічнай, але шырокай публікі, прыкладна такой, як публіка тога ж Падгола. Яны таксама бяруць надзвычай актыўны удзел у электаральных кампаніях і маюць пэўны аўтарытэт у галіне выбарчых тэхналогіяў, які аднак сягае сярод нашых палітыкаў ня так высока, як аўтарытэт тых жа расейскіх палітэхналягаў, ці яшчэ адной парачкі «братак-блізнятак» Ложкіных, хаця апошнія ў вядзеньні кампаніяў кіруюцца, хутчэй, інтуіцыяй і досведам, а ня ведамі. Але таму ім і аддаюць перавагу больш у «практыцы», чым у «тэорыі», хаця ўсё ж тут назіраецца некаторы гендэрны шавінізм.

Сярод палітэхналягаў, калі я ўжо іх закранула, трэба адзначыць і суполку «Харты'97», што ў васноўным складаецца з журналістаў Бандарэнкі, Халезіна і Бябеніна і палітоляга-сацыёляга-палітэхналяга-і-г.-д. спадарыні Галіны Юрынай. Дык вось, журналістаў пакінем у спакоі, а ў Галіны Іванаўны ўсё ж запытаемся, на якой падставе яна ўдае з сябе адмыслоўца шырокага профілю? Адказу ейнага мы чакаць ня будзем, а апраўдаем яе самі: ў нас кожны можа ўдаваць з сябе каго

заўгодна, бо ў паліталёгіі няма дысцыплінаванасці, якую так любіць спадарыня Юрына ўва ўсім астатнім.

Ёсць таксама між нас і палітыкі-палітолягі. Іх нейкім чынам магчыма вабіла Палатка №2. Некаторыя туды патрапілі (Абрамава, Янчэўскі), некаторыя – не (Грушавы, Фядута), некаторыя і так працуюць там (Землякоў). Што тычыцца двух першых, то трэба аддзіць 2 парадкавае факты:

- ♦ дысэртацыю Вольгі Міхайлаўны пра гуманістычныя прынцыпы дыктатуры пралетарыяту пры лібэральна-“яблчных” перакананнях;

- ♦ Славянскі сабор “Белая Русь” і хлопчык Сева, паводле выразу Фядуты, з “зусім не славянскім вонкавым выглядам”, дарэчы, выпускнік паліталёгіі БДУ (на якой падставе мы наагул і адносім яго да палітолягаў).

Што тычыцца Фядуты, то гэны, хутчэй, фэльетаніст, а не палітоляг, хаця ягоная аналітыка-плёткі была ў часы газеты «Імя» досыць цікавай і захапляльнай. Але палітык зь яго так і не атрымаўся. Ягоны ж калега па няшчасці спадар Грушавы, філэзаф паводле адукацыі з прэтэнзіяй на імя палітоляга, узяў да сябе ў каманду на палаткавых выбарах кіраваць спадар Падгола. Але яго нават і не зарэгістравалі, таму ў Падгола не было рэзальных шанцаў праявіць усю веліч сваіх тэхналогіяў.

Пра Землякова, хаця ён і другі па ліку, пасля Рашэтнікава, доктар палітычных навук, сказаць нічога не магу, бо ўсё ж ён асабліва нічым не вылучыўся.

Што тычыцца рэпрэзэнтантаў афіцыйнае паліталёгічнае навукі, то ўзначальвае фармальныя структуры паліталёгіі ўжо згаданы акадэмік Акдэмій палітычных навук, ім жа створанай, загадчык катэдры паліталёгіі БДУ, галоўны рэдактар і аўтар падручніка-бэстсэлера – дапаможніка для абітурыентаў па курсе «Чалавек і грамадства», які прынёс яму шырокую вядомасць, першы доктар палітычных навук спадар Рашэтнікаў. Дык вось, ён рэпрэзэнтуюе тую навуку ў гаспадарчай часцы, пра што сам і гавора. Уся ж астатняя катэдра яму адпаведна і падпарадкоўваецца. Хаця і там ёсць нефармальныя постаці, якіх спрабуюць фармалізаваць, але якія не жадаюць фармалізоўвацца. Прыкладам, вядомы спадар Роўда, пра якога ўжо ішлося. Апошні таму і не фармалізуецца, што ягоны грунтоўная

агульнагуманітарная адукацыя і шырокі эмпірычны досвед у палітыцы, замежныя стажыроўкі і вялікая бібліятэка клясыкаў па паліталёгіі ня толькі на агульнадаступнай мове. Вось і скасавалі курс «Тэорыя дэмакратыя», які спадар Роўда чытаў. Але застаюцца яшчэ і падшыўкі «Грамадзянскае альтэрнатывы», рэдагаванай апошнім з кампаніяў.

Карацей, большыні ўсё роўна даводзілася атрымліваць паліталёгічную адукацыю па-за постсавецкай сістэмай. Хто валодаў замежнай мовай, меў магчымасць чытаць працы клясыкаў ды сучасных палітолягаў у арыгінале, браць удзел у стажыроўках за мяжой ці ў замежных сэмінарах. Тым жа, хто мовай не авалодаў, заставаўся чакаць на пераклады ў расейскіх часопісах і наагул не маглі ісьціся не пра якую самастойнасць ад расейскага “інтэлектуальнага імпрэрыялізму”. Дэкалянізацыя не пайшла.

Асобна стаяць тыя, хто вучыўся ўжо ў Маскве, а асабліва ў Эўропе ці Амэрыцы ў постсавецкі час. Але яны не паходзяць з савецкага пакаленьня, яны не звязаныя з ім, яны нясуць зусім іншыя традыцыі, атрымаўшы іх звонку. Яны маюць за сьпінай замежныя школы, але для Беларусі выступаюць як пачаткоўцы і чужынцы. Такім ёсць і мой знаёмец з аўтобуса. Выкладнікі Эўрапейскага гуманітарнага ўнівэрсытэту ў асноўнай свёй масе атрымалі адукацыю ўва Францыі і іхнія выхаванцы, найбольш амбітныя і здольныя, часцей за ўсё едуць на стажыроўку ў гэтую эўрапейскую краіну, але вяртаюцца ня так часта, ды і наагул, сам факультэт мае назой франка-беларускага, што і паказвае ягоную спецыфіку, да таго ж унівэрсітэт недзяржаўны, што ў нашай краіне стварае некаторыя цяжкасці. Усё вядомае жыццё ў ЭГУ арыентавана на Францыю, хаця мажлівасць слухаць лекцыі французскіх палітолягаў дадае паліталёгіі на франка-беларускім факультэце своеасаблівы шарм, хаця і вымагае дасканалага валодання французскай мовай.

Цяпер жа хацелася б перайсьці да другога пакаленьня – адпаведна тых, хто вучыўся ў першага. Але яны мала чым ад яго адрозніваюцца. Маладыя палітолягі не вылучаюцца ў асобную групу, хаця яны фактычна першыя, хто атрымаў спецыялізаваную адукацыю ў Беларусі, таму яны фактычна і мусілі б быць першым пакаленьнем, але чамусьці адбываецца працэс іхняга ўлучэння ў

шэрагі нулявога. Гэты працэс ад-розны ад пераемнасці. Цяперашняя выпускнікі паліталёгіі асуджаныя на тое, каб быць нулявымі. Гэты механізм дзейнічае зьнішчальна, на-самрэч не адбываецца падрыхтоўкі (наступнага) навуковага пакаленьня. Зрэшты, прыналежнасьць да пака-леньня – гэта вынік самавызначэнь-ня. Таму для нараджэньня і станаў-леньня першай гэнэрацыі палітоля-гаў мы бачым адзінае выйсьце – ды-станцыяваньне ад пакаленьня «0», не парываньне сувязяў зь ім, але ра-дыкальнае дыстанцыяваньне, выказ-ваньне сваіх прэтэнзіяў, выклік гэ-тай супольнасьці.

Я пакуль не рэпрэзэнтую ні ну-лявое, ні першае пакаленьне. Калі я буду добра вучыцца і паважаць спадара Рашэтнікава, то ў мяне ёсьць неблагі шанец упісацца ў нулявую гэнэрацыю і надаць ёй сьвежай крыві, у мяне будзе мажлівасьць выкладаць уводзіны ў палітыку на ФПМе, у БАТУ ці БДТУ, удзельні-чаць у навуковых канфэрэнцыях і друкавацца па іх у зборніках тэ-заў. Але гэта ня мой шлях. Дак-ладней, гэта мой імаверны шлях, але мне хочацца іншага. Я і абіраю іншы – я кідаю выклік гэнэрацыі «0». Для таго каб нарадзіцца для першага пакаленьня, трэба «па-мерці» для нулявога, трэба «па-мерці» для зборнікаў тэзаў сту-дэнцкіх канфэрэнцыяў, бо насамрэч няма ніякіх канфэрэнцыяў, няма ніякіх зборнікаў тэзаў, бо іх ніхто не чытае, таму яны – адсутнасьць,

адстой. Для паліталёгіі ўсё гэта мае ня большае значэньне за красна-ярскі падручнік па тэхналёгіі сталеліцейнай прамысловасьці 1967 года выданьня. Хто запоем чытае ў зборніках тэзаў чужыя даклады, хай першы кіне ў мяне вышэйзгаданым краснаярскім падручнікам.

Акрамя падручнікаў і навучаль-ных дапаможнікаў (а дапаможнік для абітурыентаў, выдадзены і не-калькі разоў перавыдадзены нашай катэдрай, вымагае асобнага аналі-зу) мне не давялося чытаць нівод-нага аўтэнтчнага тэксту сваіх вык-ладчыкаў, за выняткам Роўды. Можна, яны нічога і ня пішуць, а можна, яны друкуюцца ў якіхсьці звышсакрэтных крыніцах, – ува ўся-лякім выпадку яны не трапляюць у дыскурс і не асабліва імкнуцца трапіць. А бяз гэтых тэкстаў яны ня могуць быць улучаныя ў сетку цытаваньня. Тыя, каго цытуюць яны, ніякім чынам ня маюць сваю думку мультыплікаванай, бо чытачоў гэтае думкі не павялічваецца. Іх жа саміх ніхто ня можна працытаваць (пад-ручнікі ня ўлік, хаця для напісаньня якой курсавой, пойдучь і падручнікі). А сетка цытаваньня – гэта адзін з найважных элемэнтаў дысцыпліны. Яна – адзін са шляхоў улучэньня нейкага тэксту ў дыскурс. Таму цытаваньне тых, хто належыць да тваёй супольнасьці, тваіх жа супра-цоўнікаў, запускае механізм самаў-знаўленьня значнасьці тога ці інша-га тэксту і самае гэтае супольнасьці, бо значнасьць цытаванага тэксту

шматкроць павялічваецца. Праз цы-тату адкрываюцца «вокны» ў іншы тэкст і сеткай цытаваньня ўсе наяў-ныя тэксты злучаюцца ў адзіны дыс-курс. Але тут важна адцёміць, што тэкст, які ўжывае цытаты, але сам застаецца нецытаваным (неабмер-каваным, непрачытаным і г.д.) вы-падае з гэтае сеткі. Ён не трапляе ў камунікацыю. Ён ня робіцца час-ткай дыскурсу.

Так, паліталёгія ўвасабляе адзін з дыскурсаў палітыкі. Але ў Бела-рускай сацыяльнай камунікацыйнай рэчаіснасьці гэта недысцыплінаваны дыскурс. Ён нічым не адрозьніва-ецца ад побытавых дыскурсаў. У Беларусі меркаваньне палітоляга на-конт палітыкі роўна выказваньню Ніны Чайкі ці псэўдапалітоляга Ся-ргеева. Калі нейкі палітоляг визна-чыць нешта як прафанацыю, гэта зусім неабавязкова будзе ўспры-мацца як прафанацыя. У нас няма дысцыпліны, таму няма і апошняй інстанцыі па прызнаньні чыіхсьці вы-казваньняў істотнымі. Таму калі нех-та скажа, што ўвесь папярэдні тэкст – лухта, ён можна і будзе мець ра-цыю, але па-першае, гэты тэкст ён прачытаў, зрабіў на ягоны конт вы-казваньне, то бок зрабіў яго дыс-курсійным, а па-другое, у нашым паліталёгічным дыскурсе гэтая яго-ная рацыя будзе роўна любой іншай рацыі любога іншага чалавека, аў-тара краснаярскага падручніка па тэхналёгіі сталеліцейнай прамысло-васьці 1967 года выданьня, прыкла-дам.

<sup>1</sup> Абушенко, Кацук Современная эн-циклопедия. Философия.

<sup>2</sup> Культурная политика. 1994. №0.

<sup>3</sup> Наумова С. Что нужно знать про политику. Мн., 2000

<sup>4</sup> Бугрова И. Политическая культу-ра беларусов // Открытое общество. 1998. №3.